

Грамадская пазапалітычная і пазаканцэзурная ініцыятыва. Распаўсюджваецца бясплатна

## Падзеі

**Кіраўніка аршанскай ініцыятыўнай групы Казуліна асудзілі на 7 сутак арышту.** У Аршанскі гарадзкі суд Васіля Берасьева даставілі за арганізацыю 11-га сакавіка несанкцыянаванага мітыngu з удзелам кандыдата на прэзідэнты А.Казуліна, -- прынамсі, так міліцыянтны патлумачылі сваякам ягонае ўчорашняе затрыманьне. Але пакараньне актывіст атрымаў зусім за іншае – за абразу супрацоўнікаў гарвыканкаму: нібыта сп. Берасьеў “намерана сказаў прозьвішча намесніка старшыні гарадзкой выбарчай камісіі А.Казлова”, што пацьвердзіў загадчык ідэалогічнага адзелу Л.Фурс. Іншых сьведкаў у суд не пусьцілі.

## Цытаты

З юрыдычнага пункту погляду тое, што адбылося ў аршанскім судзе, выглядае як змова двух службовых асоб з мэтай незаконна прыцягнуць да адказнасці чалавека, які займаецца палітычнай дзейнасьцю ў Воршы напярэдадні выбараў. *Алег Граблеўскі, юрыст-праваабаронца з Воршы.*

## Людзі

**Жыхарка Віцебску Ганна Кастэнка пэўная, што стала сьведкай фальсыфікацыі вынікаў выбараў.** У ейнай прысутнасці юрысконсульт Кастрычніцкага райвыканкаму тэлефанавала на выбарчыя ўчасткі і запытвала пра агульную колькасць выбарцаў, пра колькасць прагаласаваўшых (хаця 13-га сакавіка нават датэрміновае галасаваньне яшчэ не пачыналася), а таксама пра колькасць галасоў за нейкага “кандыдата Пятрова”. Спн.Кастэнка лічыць, што, хто б ні быў “кандыдат Пятроў”, відавочна парушаецца выбарчае заканадаўства, а таму па заўважаным ёй факце накіраваная скарга ў ЦВК, хаця раённая выбарчая камісія не пацьвердзіла, што маюць месца нейкія фальсыфікацыі.

## Факты

Газэта “Віцебскі рабочы” пачала штонумар друкаваць матэрыялы пра кандыдатаў. Прычым зьмест гэтых матэрыялаў адпавядае назвам: “Осторожно: Козулин!”, “Программа Милинкевича : курс в никуда”. Назвы і зьмест артыкулаў, прысьвечаных А.Лукашэнку, ёсьць проста люстэркавым адлюстраваньнем: “Только б жизнь сделать лучше” і “Хорошее – на виду”. І толькі пра С.Гайдукевіча пакуль не надрукавана нічога ўвогуле.

## Абвесткі

**Працуе “гарачая лінія” для тых, каго прымушаюць галасаваць датэрмінова.** Студэнтаў віцебскіх ВНУ, насельнікаў інтэрнатаў і працоўных прадпрыемстваў, якіх кіраўніцтва будзе гвалтам гнаць на выбарчыя ўчасткі, арганізатары просяць тэлефанаваць **8-029-259 82 62** або пераслать інфармацыю на [vibori2006@list.ru](mailto:vibori2006@list.ru)